

таткі пра творчасць Андрэя Александровіча, там жа, 1931, № 10; Максім Горкі пра літаратурную вучобу, «Заклік», 1933, № 3.

І. У. Саламеевіч. Мінск.

АЛЯХНОВІЧ Мсціслаў Антонавіч (н. 22.2.1905, Гродна), польскі лінгвіст. Д-р філал. (1963) і пед. (1966) навук. З сям'і настаўніка. Скончыў Віленскі ун-т (1938). Працаўштудію ў журналистам, заг. літ. аддзеяла газ. «Новая жизнь» і «Красное знамя» ў Вільні (1940—41), у Камітасе нац. вызвалення ў Любліне (1944—49). З 1949 выкладчык рус. мовы, з 1966 заг. кафедры рус. філалогіі Лодзінскага ун-та. Асноўныя працы А. прысвечаны акцэнтуацыі ў рус. мове. Займаецца вывучэннем бел. мовы і фальклору: «Польскія зацікаўленні беларускай мовай (Ад паловы 18 ст. да 1863 г.)», 1964; «Даследчыкі палескага фальклору ў першай палове 19 ст.», 1965; «Беларускія элементы ў польскай песні першай паловы 19 ст.», 1966; прадмова да выд. працы А. Кольбера «Беларусь — Палессе», 1968. Чл. Лодзінскага навук. т-ва, рэд. час. «Język Rosyjski» («Русская мова»).

АЛЯХНОВІЧЫ, А лёхнавічы, вёска ў Маладзечанскім р-не Мінскай вобл., на р. Уша. Цэнтр сельсавета. Чыг. ст. на лініі Мінск — Маладзечна. За 30 км на ПДУ ад Маладзечна, 48 км ад Мінска. 1080 ж., двароў 256 (1969). Птушкафабрыка, камінат быт, аблугуўання. Сярэдняя школа, клуб, б-ка, фельч-ак. пункт, аддз. сувязі, сталовая, 4 магазіны. Помнік-абеліск аднавяскоўцам, якія загінулі ў Вял. Айч. вайну.

АЛЯШКЕВІЧ Васіль Антонавіч [н. 16(28).1.1893, в. Яськавічы Ланскай вол. Слуцкага пав. Мінскай губ.], адзін з кіраўнікоў партызанская руху на Беларусі ў грамадзянскую вайну. З сялян. Чл. КПСС з крас. 1917. У 1915—17 у арміі па Паўд.-Зах. фронце, вёў бальшавіцкую іранаганду. Пасля Лют. рэвалюцыі чл. палкавога к-та. З кастр. 1917 у Беларусі старшина Яськавіцкага сельскага Савета. У перыяд акупацыі Беларусі кайзераўскімі войскамі арганізатар і камісар партыз. атрада Ланской вол. (з мая 1918). У час акупацыі Беларусі белапалаякамі камісар аўгіднанага партыз. атрада Случчыны (з мая 1919). Сажн. 1919 на падпольной работе ў Бабруйскім пав., адзін з арганізатораў партыз. атрада імя III Інтэрнацыонала. У 1920—21 ваенны камісар Парыцкай вол. Бабруйскага пав., актыўны ўдзельнік барацьбы з бандамі Булак-Балаховіча. З 1922 на савецкай і адм.-гасп. работе. Узнаг. ордэнам Леніна, медалямі. Жыве ў Мінску.


АЛЯШКЕВІЧ Іван Баніфатавіч [н. 13(26).11.1900, в. Ізабеліна Рагачоўскага пав. Магілёўскай губ.], беларускі савецкі хірург. Д-р

мед. н. (1949), праф. (1949). Засл. дз. нав. БССР (1969). Чл. КПСС з 1953. У 1926 скончыў Кіеўскі мед. ін-т. Загадваў Буда-Кашалёўскай раёнай бальніцай. У 1931—33 ардинарат, асістэнт, з 1948 дацэнт кафедры шпітальнай хірургіі Мінскага мед. ін-та. У Айч. вайну галоуны хірург армейскага шпіталю. З 1949 загадчык кафедры шпітальнай хірургіі Віцебскага мед. ін-та, у 1965 — кафедры хірургіі і анестэзіялогіі Бел. ін-та ўдасканалення ўрачоў. Працы пра хірургічнае лячэнне хвароб стравікава-кішачнага тракту і жоўцевага пузыра, пра траўматычны шок, анаэробную інфекцыю. Узнаг. 4 ордэнамі, а таксама медалямі.

АЛЯШКЕВІЧ Іосіф Іванавіч (1777, Шыдлова на Жмуздзі — 1830), жывапісец. З сям'і



І. І. Аляшкевіч. Груповы партрэт. 1813.
Дзярж. маст. музей БССР.



беднага музыканта з Радашковіч. Вучыўся ў Вільні (1800—03) у Ф. Смуглевіча, у Дрездene і Парыжы (з 1803) у Д. Энгра і Ж. Л. Даўіда. Працаўштудію ў графа Хадкевіча ў маёнтку Пякалау на Валыні (1805—09). Напісаў партрэты Ржэвускага, Альхоўскага, Плятзра і інш. У 1811 А. выехаў у Пецярбург, пасябраваў з А. Міцкевічам, напісаў яго партрэт. За карціну «Дабрадзеўніцца імператрыцы Марыі Фёдарапуны» атрымаў ганарове званне «акадэміка ў аддзеле гістарычнага жывапісу» (1812). Творчасці А. ўласціва высокое майстэрства, імкненне да паглыбленага вывучэння натуры, увага да ўнутранага свету сваіх герояў. У Дзярж. маст. музее БССР — «Партрэт маладой жанчыны», «Партрэт дзяўчынкі», 1823, і інш.

Літ.: Дробадзі Л. Н. Жывапісец з Беларусі [І. І. Аляшкевіч], «Беларусь», 1963, № 6.